

Мы поспехі нашы ў баях здабывалі, Да радасці партыя нас прывяла, Вучылі вялікія Ленін і Сталін, А дружба народаў нам сілу дала.

(З ПІСЬМА БЕЛАРУСКАГА НАРОДУ ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ)

УСЕБЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ МІТЫНГ

Увесь беларускі народ дэманстраваў сваю гарачую любоў і бязмежную адданасць вялікай большэвідкай партыі, правядыру народаў любімаму СТАЛІНУ

ПРАМОВА тав. А. Г. ЧАРВЯКОВА

Адкрываючы ўсенародны мітынг працоўных Савецкай Беларусі, прывітанні 16-й гадавіне вызвалення горада Менска і Беларусі ад белалопскай акупацыі і першай гадавіне ўзнагароджання Савецкай Беларусі ордэнам Леніна, старшыня ЦВК БССР і СССР тав. А. Г. Чарвякоў гаворыць:

Таварышы, у гэты ўрачысты дзень усе працоўныя Беларусі сабраліся для таго, каб ўспомніць гераічны падвиг Чырвонай арміі, каб асветыць шлях барацьбы за сацыялізм і адзначыць вялікі перамога ў сацыялістычным будаўніцтве БССР, каб выказаць радасць шчаслівых народаў Савецкай Беларусі.

У гэты ўрачысты час наша першая думка, пачуццё любі, і аднадушны з асабістай сілай, як магучы бурлівы паток, накіраваны да таго, пад чым кіраўніцтвам Савецкай Беларусі ператварылася ў жыццёвую ордэнасную Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку, імя якога з'яўляецца баявым заклікам і стандартам навае працоўных ураго свету ў іх барацьбе за вызваленне — да таварыша Сталіна.

Толькі 16 год прайшло з таго часу, калі магучым наступам слаўнай Чырвонай арміі, падтрыманай паўстаным супроць акупантаў беларускім народам, былі разгромлены белалопскія легіёны і Савецкая Беларусь вызвалілася ад белалопскай акупацыі.

Як назвычайна змяніўся твар нашай краіны! Замест паднявольнай, беспараднай калоніі парокі Расіі Беларусь існуе, як саюзная Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліка, як роўнапраўная і неаддзяльная частка вялікага Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік.

Замест панаваўша памешчыкаў, канікулантаў і кулакоў, ствараюцца сабе ясаёнае і раскошнае жыццё шляхам назвычайнай эксплуатацыі афарываных на вымірале ад вечнага неаддзяння, хвароб, бескултур'я працоўных мас горада, мястэчка і вёскі, створана краіна сацыялістычнай індустрыі, саўгасна-калгаснай вёскі, дзе гаспадаром жыцця з'яўляецца рабочы, калгаснік і ўсе працоўныя, заваяваўшы сабе свабоднае, заможнае і радаснае жыццё.

Замест забяспечанасці, некултурнасці, забябонаў, служушых сродкам для эксплуатацыі і паднявольнага працоўных, мы маем зараз краіну суверэнай псеўманасці, высокай культуры, сацыялістычнай на зместу і нацыянальнай па форме.

Замест нацыянальнага прыгнёчэння, найбольш яркім прыкладам якога служыць так званая «чёрта сямейнасць» — гэты непаміраючы помнік подпісці расійскай чорнасоценна-парнаромнай буржуазіі — суцэльна БССР з'яўляецца прыкладам брацкага і міжнароднага супрацоўніцтва ўсіх народаў, якія плячу аб плячу вядуць барацьбу за сацыялізм.

Замест жудаснага адміністрацыйна-паліцыйскага сваволья царскіх сатрапаў, намеснік шупманаў, белалопскай паню-акупантаў, а ся якіх здзеіх з працоўнага чалавека ёсць адзіны спосаб захаваньня сваё панаваўша, народы Савецкай Беларусі разам з усімі народам Савецкіх Рэспублік абмяроўваюць і зацвярджаюць новы праект Канстытуцыі Саюза ССР, самай дэмакратычнай Канстытуцыі ў свеце, якая ўзяла на готнасць будаўніцтва сацыялізма на вольнааробнае жыццё.

Замест песень жудасці, турбот і безнадзеінасці, у якіх паднявольны беларускі народ выліваў сваё гора, сёння радасны і шчаслівы народ іе новыя песні, песні барацьбы і перамог, песні радасці і шчасця.

Усё гэта стала магчымым толькі дзякуючы таму, што Савецкая Беларусь вызвалілася ад белалопскай акупацыі і замацавалася, як Савецкая Рэспубліка.

Усё гэта стала магчымым толькі дзякуючы таму, што на дапамогу зруйнаванай Савецкай Беларусі прышоў Савецкі Саюз, які сваімі клопатамі даў магчымасць працоўным Савецкай Беларусі моцна стаць на ногі і будаваць сацыялістычную гаспадарку.

Усё гэта стала магчымым дзякуючы таму, што ўся наша работа праходзіла пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі, на аснове рашучай барацьбы за генеральную лінію партыі, у бязлітасным змаганні супроць ворагаў партыі, супроць ворагаў ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі.

Толькі ў бязлітаснай барацьбе супроць трыаістаў, прыхвальных улістаў, контррэвалюцыйных нападнікаў і шпіністаў усіх колераў былі загартаваны нашы рачы на пераможнае перамаганне і вырашэнне ўсіх лабудовых сацыялізма.

Кожны рабочы і работніца, кожны

калгаснік і калгасніца, уся працоўная інтэлігенцыя Савецкай Беларусі іскрава ўсведамляюць сабе, тое, што шчаслівы залаты век для Савецкай Беларусі нашою толькі дзякуючы таму, што ўсё наша жыццё і барацьба праходзіць пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі (большэвікоў), пад непасрэдным кіраўніцтвам слаўнага сатрапа Леніна — вялікага правядыра працоўных ураго свету таварыша Сталіна.

Пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна стварылася Савецкая Беларусь.

Пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна абдысало вызваленне Савецкай Беларусі ад белалопскай акупацыі.

Пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна рабочыя, сяляне, партыйнікі і непартыйныя большавікі Савецкай Беларусі змагаліся і перамаглі ў барацьбе за стварэнне сацыялістычнай прамісловасці, за саўгасы і калгасы, за стварэнне культуры, нацыянальнай па форме і сацыялістычнай на зместу, за ліквідацыю капіталістычных элементаў.

Кожны крок жыцця Савецкай Беларусі звязан з непасрэдным удзелам у гэтым таварыша Сталіна.

Беларускі народ з асабістай сілай адчуў сваю готнасць сярод народаў Савецкага Саюза ў той згем, калі Савецкая Беларусь была ўзнагароджана ордэнам Леніна, Беларускі народ разумее, што ордэна Леніна — гэтай вышэйшай узнагароды Савецкага Саюза, якая паставіла Савецкую Беларусь у перагі перадавых рэспублік і абласцей нашай сацыялістычнай Рэспублікі — ён заваяваў дзякуючы геніяльнаму празаізму кіраўніцтва таварыша Сталіна.

Ордэн Леніна накладвае на нашу краіну вялікі абавязак — не супакоіцца на перамогах, а прадаваць яшчэ лепш, каб новымі поспехамі даказаць сваю адданасць справе Леніна—Сталіна, вялікаму прывядыру беларускага народа таварыша Сталіну.

Свае родныя і слаўныя пачуцці беларускі народ выказаў у пісьме да таварыша Сталіна.

У прыгожых і моцных словах, поўных усведамлення, готнасці, беларускі народ выказаў таварышу Сталіну сваё мілаванне, паміну, узяцкасць і адданасць, выказаў тое, што адчувае кожны рабочы, работніца, кожны калгаснік і калгасніца, кожны працоўны Савецкай Беларусі.

Гэта пісьмо з'яўляецца калектыўным творам мільянаў барацьбітоў за сацыялізм — ураго працоўнага беларускага народу.

Гэта пісьмо з'яўляецца наказанікам той вялікай мужнасці, з якой працоўны Савецкай Беларусі гатовы працягваць барацьбу за сацыялізм, гатовы кожную мінуўу сваёй грудзю выступіць на абарону граніцы Савецкага Саюза, каб сваім жыццём аж да апошняй кроплі крыві даказаць сваю адданасць, сацыялістычнай радзіме, комуністычнай партыі і таварышу Сталіну.

Тав. А. Г. Чарвякоў зачытвае асобныя вытрымкі з пісьма беларускага народу да вялікага Сталіна па прапанове ЦК КП(б)Б і ўрада Савецкай Беларусі ставіць гэты пісьмо на ўсенароднае галасаванне.

Працоўныя Менска, Віцебска, Гомеля, Дзяржынска і ўсіх іншых раёнаў Савецкай Беларусі готныя, з вялікім удзімам, бурнай усенароднай акупацыі і воклічамі ў гонар вялікага Сталіна адказваюць на прапанову ЦК КП(б)Б і ўрада БССР.

Падвоўжачы вынікі ўсенароднага галасавання пісьма да таварыша Сталіна, тав. А. Г. Чарвякоў абвешчае, што пісьмо ўсёмі прынята аднагалосна. Пісьмо абмеркавалі рабочыя, калгаснікі, чырвоноармейцы, інтэлігенцыя, служачыя і ўсе працоўныя Савецкай Беларусі — беларусы, рускія, лўрэі, паліцы, літоўны, латышны, немцы. Пісьмо да таварыша Сталіна падпісалі тры мільёны чалавек.

Гэта пісьмо ёсць пісьмо усіх працоўных Савецкай Беларусі.

Гэта пісьмо яшчэ і яшчэ раз іскрава падкрэслівае, што Савецкая Беларусь з'яўляецца верным і баявым фарпостам Савецкага Саюза на заходняй мяжы з капіталістычным светам.

Над стандартам сталінскай Канстытуцыі, над кіраўніцтвам слаўнай комуністычнай партыі і вялікага правядыра народаў ураго свету таварыша Сталіна ўперад, за барацьбы і перамог!

Нахай жыць вялікі Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!

Нахай жыць баявы фарпост Савецкага Саюза — Беларусь! Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка!

Нахай жыць вялікі працаўнік народаў ураго свету — таварыш Сталін!



ПРАМОВА тав. Н. Ф. ТІКАЛО

Таварышы рабочыя, калгаснікі, сацыяльная працоўная інтэлігенцыя, сямі і дачкі беларускага народу!

Тысячагадовая гісторыя беларускага народу запавунае крывянымі старонкамі прыгнёту і паднявольнасці. З агнём і мечом праходзілі беларускія зямлі ордэ татар, літоўскія князі разам з беларускімі князьмі прыгнатылі беларускі народ, польскія магнаты, ланы і шляхта паланілі, крывом і мечом насаджалі каталіцтва і польскія парадкі...

Нават літоўскія і тэўтонскія рыцары і мячаноцы тэпталі зямлю беларускую. І якіх толькі поглычальны прыгнатыальнік не бачыла беларуская зямля!

І правільна выказана ў пісьме беларускага народу вялікаму Сталіну:

«Ішоў год за годам, ішоў век за векам.

А мы пад нявольні, пад вячэстым аздекам.

Паны і жанітары, ды ксяндзы з палімі

На шыях народных селі груганамі».

І турмы, і катаргу, і бізун царскага самаўладства пасылаў беларускі народ, але асабіста свежа ў паміні беларускага народу белалопскай акупацыя, як чорная здынь бисраўя, шажараў, пагромаў, слез і крыві ўжо і дзяцей, закатаваных дзесяткаў і сямь байноў беларусаў, лўрэюў за справу сацыялізму і адданы.

Шляхавой зоркай для беларускага народу стаў вялікі пралетарскі сацыялістычны Кастрычнік.

Стаўшы пярэда на шлях ажыццяўлення ўказанай Леніна—Сталіна, беларускі народ з брацкай дапамогай вялікага рускага народу і гераічнай Чырвонай арміі разбіў ланцугі акупацыі і базіраў і смеяў у сямі народаў вялікага Савецкага Саюза заходняй мяжы новае радаснае жыццё.

І сёння ў пісьме да вялікага Сталіна беларускі народ іе і славіць шлях, прайзвісны ім, шлях творчай будоўлі справы сацыялізма, стварэння і росквіту культуры, на-

пьянальнай па форме, сацыялістычнай на зместу.

За гэтыя кароткія гады сваёй новай савецкай гісторыі беларускі народ упісаў цудоўныя старонкі ў гісторыю барацьбы за справу сацыялізма, за справу комунізма.

Імяна дзякуючы кіраўніцтва партыі большэвікоў, дзякуючы штодзённым любімым адносінам і дапамозе беларускаму народу мударга і вялікага таварыша Сталіна, беларускі народ, не гудзячы на тысячагадовы гнёт мінулага, пакавае назвычайнай якасці народу працавітага, народу інтэрнацыянальнага, які на аснове вялікай дружбы народаў у сямі народаў Савецкага Саюза заняў пачаснае месца. Савецкая Беларусь стала ордэнаоной рэспублікай.

Комуністычная партыя большэвікоў Беларусі, створаная, выхаваная таварышам Сталіным, у радах сваіх меўша пунчў Леніна—Сталіна тт. Фрунзе, Мяснікова, Кагановіча, Еноза, на справе правядзін ленынска-сталінскаю напьянальнаю палітыку, на справе вырошчывае, працоўнае і любімае выхоўвае кадры партыйныя і непартыйныя большэвікі з радю беларускага народу.

Прыклад гэтаму — беларусы — кіраўнікі партыйнага, гаспадарчага, дзяржаўнага жыцця Савецкай Беларусі. Прыклад гэтаму — ордэнаоцы Беларусі. Прыклад гэтаму і партыі, якія так пільна і прыгожа напісалі песню-паэму вялікаму Сталіну ад народа беларускага.

Беларускі народ можа запавуіць народы вялікага Савецкага Саюза, ВП(б), саюзны савецкі ўрал: Молатава, Калініна, першага маршала Варымылава і вялікага Сталіна што ён не дапусціць, каб савецкія граніцы на Захадзе пераступіла нага ворага.

Беларускі народ ганарыцца поспехамі сваёй сацыялістычнай будоўлі, росквітам сваёй культуры, але беларускі народ ведае, што заа-навацца нельга і што тут, на мяжы з Захадом, у асабістасці трэба быць прызаваным, пільным, трэба ўмець бачыць і трэба ўмець знішчаць ворага.

Нахай жыць напарушня етліцкая дружба народаў!

Нахай жыць ВП(б) — перадавы атрад працоўных Савецкага Саюза!

Нахай жыць вялікі і любімы друг народаў Савецкага Саюза, геніяльны правядыр працоўных ураго свету — наш Сталін!

Народ беларускі ведае, што зэ рубжком частка беларускага народу і іншыя народы капіталістычных дзяржаў да сённяшняга дня ськонаны ланцугамі рабства, першач уціск, беспрацоўе, голад.

І памітаючы тысячагадовую гісторыю свайго мінулага і маладую гісторыю радаснага сацыялістычнага пярэраўняга, беларускі народ напьянальна на новыя поспехі і барацьбу, патяляецца вялікай сталінскай Канстытуцыяй.

Беларыя сярэд беларускага народу на фабрыках, заводах, у калгасах і саўгасах растуць тысячы сталінскіх выхаванцаў — стаханавцаў. І сярэд гэтых тысяч стаханавцаў, сярэд старшын сельсаветаў, калгасуў, сярэд брыгадзіраў палёў, калгасуў і сацыялістычнай працы н' аснове поўнага роўнапраўя з мужчынчай пільнага жанчыны Савецкай Беларусі.

Тут на стыку з капіталістычным светам, з фашысцкімі дзяржавамі, беларускі народ мільёнамі вачэй і сэрцаў адзіна ў адзіную сямі з народам вялікага Савецкага Саюза.

Тут гэты раней прыгнечаны народ — беларусы і лўрэі — сёння іе свабоднае прывітанне вялікаму народу Савецкага Саюза, гераічнаму рускаму народу, вялікай партыі большэвікоў, партыі Леніна—Сталіна.

Беларускі народ сёння паслаў сваё прывітанне і народнае дзякуў вялікаму Сталіну, і за гэта прывітанне галасавалі ўсе працоўныя Савецкай Беларусі. Гэта прывітанне сёння мільёны людзей Савецкага Саюза чытаюць разам з беларускім народам. Сёння беларускі народ мільёнамі галасоў паўтарае імя вялікага друга народаў, гена чалавечтва, правядыра-празаіраўна, які ведае народы Савецкага Саюза да пшчаснага, радаснага, светлага жыцця, — Сталіна.

Нахай жыць напарушня етліцкая дружба народаў!

Нахай жыць ВП(б) — перадавы атрад працоўных Савецкага Саюза!

Нахай жыць вялікі і любімы друг народаў Савецкага Саюза, геніяльны правядыр працоўных ураго свету — наш Сталін!

ПРАМОВА тав. М. М. ГАЛАДЗЕДА

Таварышы! На рубжы з капіталістычным светам сёння, у дзень XVI гадавіны вызвалення Беларусі ад белалопскай акупацыі, беларускі народ аднадушна дэманструе сваю адданасць нашай вялікай радзіме — Саюзу ССР, сваю адданасць нашай слаўнай партыі Леніна—Сталіна, сваю любоў і адданасць найвялікшаму з вялікіх стратэгаў сацыялістычнай рэвалюцыі — вялікаму Сталіну.

Беларускі народ на стыку двух светавуў толькі што аднагалосна прагласаваў і паслаў свой рапарт, свабодна і паўнамоцна таварышу Сталіну. У гэтым сваім рапарце сваю справядліва ўсім народам нашага вялікага ССР аб барацьбе за сацыялізм; рапартуоць аб тым, як беларускі народ пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі і вялікага Сталіна заваяваў сабе сваю беларускую сацыялістычную радзіму.

Пры першым былі беларусы, але не было Беларусі. Рускі народ бязлітасна думшў ўспяе праўдзене напьянальна самавыямоасці і напьянальна-рэвалюцыйнага руху, нават сама назва «Беларусь» вытраўлялася царскім урадам.

Напрыклад, у 1840 годзе кабінет міністраў былой Расіі дзе ўказані камітату на заходніх губернях, што рускі цар закрэсліў назву «беларускія» губерні і загадаў перапісаць указ з найменаваннем губерняў кожнай наасобку: Віцебская, Магілёўская, Віленская, Гродзенская і інш. А зараз Беларуська ССР — беларускі народ з'яўляецца тоўнапраўным членам нашага магучага непераможнага Саюза ССР.

Толькі вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года прынесла ўсім народам ССР, сацыялізм і напьянальна вызваленне. Ад Кастрычніцкай рэвалюцыі бярэ свой пачатак і беларуская дзяржаўнасць.

Беларускую рэспубліку арганізаваў большэвік. 30 снежня 1918 года заходняя абласная канферэнцыя большэвікоў, па ініцыятыве таварыша Сталіна і па яго непасрэднаму ўказанню, абвясціла Беларусь самастойнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай, а канферэнцыя была перайменавана ў першы з'езд комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі. Адсюль і пачынаецца беларуская дзяржаўнасць.

А наш правядыр і настаўнік — вялікі Сталін з'яўляецца тваром і стваральнікам Беларускай ССР.

У дзень святкавання XVI гадавіны вызвалення Беларусі ад белалопскай акупацыі нельга не ўспомніць аб жудасных старонках белалопскага панаваўша ў 1919—20 годзе. Крывёю прапітаны старонкі з гісторыі польскай акупацыі. Жучылі былі часы панаваўша акупацыі на Беларусі. У першы дзень пасля акупацыі Менска белалопскія расстралялі больш 100 чалавек і больш 1.000 чалавек кінулі ў астрыі. Штыхамі легіянераў і панскіх ботам знішчаліся ўсе зававааны Кастрычніцкай рэвалю-

цыі. Беларускі народ, вызвалены Кастрычніцкай рэвалюцыяй ад нацыянальнага і сацыяльнага гнёту, зноў штыхам і бізун польскага пана ператварыўся ў паднявольнае быдла, у рабоў польскай паноў: Радзівілаў, Патоцкіх, Чапскіх і інш. Падаткі, рэквізыцы, грабжы былі штодзёнай з'явай. Гароды: Мельск, Полацк, Барысаў, Слуцак і інш. п'анавоў былі спалены і разбураны. На дрэвах, слягах вешалі беларускую беднату. У жанітарскіх засяпках расстралявалі комуністаў, рабочых, белнікоў-сялян.

Польскія каменданты і афіцеры рабілі жадзіны па мястэчку, на вёскі. Напрыклад, вёска Качарычы, Барбуйскага павета, была спалена разам з вясельніцтвам, і з яе акупанты не выпусцілі нікога, нават жанчыні і дзяцей, — спалілі больш 200 чалавек. Жывымі закапвалася ў зямлю ўдэйская і беларуская беднота. Без суда і следства нават старыя і дзеці караліся смерцю толькі па падазраванню ў сплугаванні савецкай уладзе.

Па загаду дзефансыв арганізаўваліся ўдэйскія пагромы, распальваліся міжнацыянальнае варажасць і няваўнасць. І ў час гэтага крывавыя пры беларускія напьянальнасці: Жэсікі, Лужэвічы, Астроўскія, Лагоўскія, Смоўжы і інш. чылаў халодзі да Пшасудскага на пшакон, выказвалі амы свабоднае і прыраклі напаво на тое, што ім будзе даравана буржуазнае «народнае» рэспубліка.


Яны — гэтыя беларускія напьянальнасці — служылі мабінны ў перках польскіх грабейнікаў. Яны прадавалі беларускі народ ошам і ў рэзніцу сшытку кайзераў напьянальнасці, а потым польскім ваяводам.

Польскі фашызм у часы акупацыі Беларусі поўнасна аднавіў царскі рэжым на Беларусі і таксама жорстка і тым-ж сроткам распраўляўся з беларускім народам у часы свайго панаваўша.

Белалопскія акупанты за 11 месцаў свайго панаваўша ў акупаванай Беларусі пшакон і поўнасна аднавілі парадкі Нікалая II, карыстаючыся метадамі, узятымі з яго арсенала. Яны нават перапачталі рускі парызм і за кароткі час свайго панаваўша на Беларусі заслужылі сабе славу «еўрапейскага жандара».

Але рабочыя і сяляне Беларусі, ідучы за большэвіцкай партыяй ідучы за Леніным і Сталіным, на дзёкі расправы польскіх паноў аказалі аб'янанне сваіх сіл, арганізаваў партызанскіх атрадаў. На распальванне напьянальнай варажасці аб'янаннем працоўных усіх нацыянальнасцей — беларусаў, лўрэюў, палікаў, рускіх, літоўцаў, латышоў і інш. Яны ўзямнілі брацкі саюз усіх народаў, усё вышэй і вышэй уздымаючы сцяг пралетарскага інтэрнацыяналізма і пад гаспадарствам пралетарскага інтэрнацыяналізма, пад кіраўніцтвам

Працяг прамовы тав. ГАЛАДЗЕДА гл. на 2 стар.



Мітынг на плошчы імя Леніна да Дома ўрада БССР.

(Фото Грима Беласофоты).

Кангрэс Амстэрдамскага Інтэрнацыянала

БАРЫЦЬБА СУПРОТЪ РЭАКЦЫІ, ВАЙНЫ І ФАШЫЗМА

ЛОНДАН, 11 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння кангрэс Амстэрдамскага Інтэрнацыянала прафсаюзаў, пасля таго, як рэаляцыя наваржскіх прафсаюзаў аб прафсаюзным адзінстве была перадаана на разгляд у камітэ, перайшоў да абмеркавання разнастайнага дэкларацыйнага, які дэтальна барыць супротъ рэакцыі, вайны і фашызма.

Лідэр дэлага крыла сацыялістычнай партыі Іспаніі Ларго Кабальеро заявіў:

«Калі фашысты патрабуюць зноў захапіць уладу ў Іспаніі, мы найпершым нашым кастрычным выступленнем Амстэрдамскі Інтэрнацыянал павінен вызначыць свае адносіны да фашызма: ці павінен мы рэальна дзейнічаць, ці супрацьстаяць яму толькі на словах».

Далей Кабальеро падкрэсліў, што Амстэрдамскі Інтэрнацыянал не аказаў іспанскім рабочым фінансавай дапамогі і што такую дапамогу аказаў ім МОІПР. Іспанскія рабочыя прынялі гэтую дапамогу, і было б непрыемна перадаць яе іншым рабочым краінаў.

Генеральны сакратар Амстэрдамскага Інтэрнацыянала Швенеліс выказаў жаль, што «немагчыма было аказаць больш значную фінансавую дапамогу іспанскім рабочым».

На вачерашнім пасяджэнні з дэкларацыяй аб мерах барыць супротъ вай-

ны і фашызма выступіў дэлегат Французскіх прафсаюзаў Жуэ.

Наш кіруючы прынцып — сказаў Жуэ — заключаецца ў тым, што прафсаюз павінен настойваць на прымяненні ўзброеных сіл толькі для падтрымання Лігі Нацыяў і супротъ агрэсара.

Альварэс дэл Вайо (іспанскія прафсаюзы) указаў, што вайна вядзецца блізка і трэба неадкладна прызначыць якісьці тэрміновыя меры. Вельмі важна, каб палітыка дэмакратычных краін была ўзгоднена з палітыкай Саюза. Абарона Саюза, — сказаў Вайо, — з'яўляецца абаронай міру. Гэта мае першаступеннае значэнне для рабочых усіх краін.

Дэлегат германскіх прафсаюзаў, прапачаў, якая не абвешчана заўвагі, што неабходна праводзіць розніцу паміж германскім народам і германскім урадам. За міралюбымі прамовамі Гітлера скрываюцца шырокія падрыхтаванні да вайны, якія ўжо амаль закончаны. Германскія фашысты імкнуцца да таго міру, які азначае рабства для ўсіх народаў.

Пасля выступлення дэлага германскіх прафсаюзаў старшынствам Сірыяна абвясціў, што пытанне аб барацьбе супротъ вайны будзе абмеркавана ў камітэ для далейшага абмеркавання і выпрацоўкі прапановы.

Рэзалюцыя аб прафсаюзным адзінстве

ЛОНДАН, 11 ліпеня (БЕЛТА). На заключным пасяджэнні кангрэса Амстэрдамскага Інтэрнацыянала прафсаюзаў унёс на разгляд кангрэса рэзалюцыю ў дачыненні да пытання аб міжнародным прафсаюзным адзінстве. Рэзалюцыя гаворыць:

«Кангрэс, ухваляючы намагаўні, зробленыя міжнародным прафсаюзным аб'яднаннем (Амстэрдамскім Інтэрнацыяналам) з мэтай дасягнення міжнароднага прафсаюзнага адзін-

ства, лічыць, што з прычыны сур'ёзнага характару міжнароднага становішча гэтыя намагаўні павінен быць прынятыя. З гэтай мэтай кангрэс заявіў міжнароднае прафсаюзнае аб'яднанне прыступіць да перагавораў з нацыянальнымі прафсаюзнымі цэнтрамі Амерыкі, Аўстрыі, Новай Зеландыі, Далёкага Усходу, СССР і з усімі іншымі прафсаюзнымі цэнтрамі, якія не далучаюцца да Амстэрдамскага Інтэрнацыянала, каб усталяваць адзіны прафсаюзны рух ва ўсім свеце».

Хваля забастовак па ўсёй Польшчы

ВАРШАВА, 10 ліпеня (БЕЛТА). У Лодзі ўчора адбылася адна з забастовак служачых прыраўнаваных гвардыяў, якія курсуюць паміж Лодзью і гарадамі Лодзьскай губері. На тэкстыльнай фабрыцы Аларта ў Лодзі пачалася забастовка, прычым бастуючыя засталіся на працягненне.

Як паведавала газета «Час» з Верхняй Сілезыі, там прадаўжаецца забастовка 1.000 гарнякоў на шахце «Шчыбі Янковіцка», прычым 8 ліпеня перад будынкам павятовага ўпраўлення адбылася дэманстрацыя жонкаў бастуючых гарнякоў.

«Газета польска» паведаміла аб забастовцы гарнякоў, якая працягваецца на шахце «Немчы» ў Святахавіцкім (Верхняя Сілезія).

У Пудгуску (Варшаўскае ваяводства) ўспыхнула ўсеагульная забастовка саліарнасі з бастуючымі рабочымі на грамадскіх работах. У Ковску (Кельцкае ваяводства) пачалася забастовка 750 рабочых металургічнай фабрыцы «Пенгун»; у горадзе Влоцлаўску (Варшаўскае ваяводства) таксама пачалася забастовка металістаў.

ПА ТОЙ БОК МЯЖЫ

(Па шпальтах польскага буржуазнага друку)

ЗАМРЫЛІЯ ЗАПАЛКАВЫЯ ФАБРЫКІ

«... Размер прадукцыі запалкавай прамысловасці можа скараціцца... Ліквідаваны рад запалкавых фабрык, у тым ліку дзве фабрыкі ў Віліні і адна фабрыка ў Горалі. Гаворач аб далейшым згорванні запалкавых фабрык. Характэрным з'яўляецца тое, што ліквідацыя прамысловыя прадпрыемства на ўсходніх землях, гэта значыць, там, дзе іх існаванне і дзейнасць маюць асабліва вялікае значэнне з прычыны наяўнасці асноўных крыніц сыравіны — дрэва... Буйная фабрыка ў Міраха закрыта, другая фабрыка ў Бейка Ваке, каля Віліні, павольна пераходзіць у рукі ініцыятыўна атрамала дзавод на далейшую работу, але ў сапраўднасці яна прыгне мізэрнае існаванне. («Кур'ер Віленскі».)

... У лютым 1936 года ў Віліні ліквідаваны 50 прадпрыемстваў, пазбавленых магчымасці выкупіць патэнты...» («Слово».)

ДЭГРАДАЦЫЯ СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРКІ ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСІ

«Заходняя Беларусь у 1935 годзе заакупіла толькі 7 проц. той колькасці сельскагаспадарчых машын, якія купіла ў 1929 годзе. («Слово».)

«... Ужыванне мінеральных угнаенняў у 1933 годзе ў параўнанні з 1929 годам зменшылася на 90 проц., а кавазаводы на сёнешні дзень набліжаны да нуля» («Кур'ер Віленскі» аб ужыванні угнаенняў у Заходняй Беларусі).

«З чатырох мільёнаў коней толькі адзін мільён знаходзіцца ў калёі-небудзь здольнаму становішчы, астатнія — гэта падлягаючы забой клячы. Века можа яшчэ выстаяць для дзяржаўнай абароны наважнай слаблага, зморанага ад перададзена хлосна, але ўжо не ў стане даць хлеба гарадам, коней і павозкі на выпадак вайны» («Польска збройна».)

КРАЙ БЕЗДАРОЖКА

«... У Польшчы на 100 кв. кіламетраў ёсць 12 кіламетраў чыгуначнага дарог. У Віленскім ваяводстве — 2,9 кіламетра, У Навагрудскім — 3,8 кіламетра, У Палескім — 2,2 кіламетра» («Слово».)

ЖАБРАЦКАЯ ВЕСКА

«Спажыванне газу ў Польшчы на аднаго жыхара ў 1934 годзе раўнялася 2,98 кілограма, ва ўсходніх ваяводствах — 2,34 кг.; пугны ў Польшчы — 8,94 кг.; ва ўсходніх ваяводствах — 4,31 кг.; табаку ў Польшчы — 14,4 кг.; ва ўсходніх ваяводствах — 6,72 кг.; пракату ў Польшчы — 5,17 кг.; ва ўсходніх ваяводствах — 1,59 кг.; вугалю ў Польшчы — 38,8 кг.; ва ўсходніх ваяводствах — 2,18 кг.

Гэта значыць, што мы спажываем на аднаго чалавека пугры і табаку ў два разы менш, пракату ў тры разы менш, вугалю-ж у 18 разоў менш, чым ва ўсёй Польшчы...» («Саправадчыца Віленскай гандлёвай Палаты».)

«Газета Польска» наступным чынам апісвае становішча сялян у вёсках каля возера Нарач у Віленшчыне:

«... Хлеб лядуць толькі да каліда, а пасля ўжо толькі бульбу. Калі не халае бульбы — галадаюць, забурююць, пазычаюць. Яекі і мазз — гэта рэкаш, якую яны не могуць сабе дазволіць. Запачат не купляюць. Гаршчок з агнём, атрыманым ад крамяня, носяць з адной хаты ў другую. Купляць газу могуць сабе дазволіць толькі самыя багатыя ў вёсцы».

«... Усё лепшае, што родзіць зямля, вывозіцца на рынак, каб на выражання грошы запаліць палаткі. Сабе пакідаюць толькі бульбу і крыху жыта на хлеб і на насенне. Малака і яек не ўжываюць зусім. Штодзённа «сменю» складаецца з бульбы на сніданне, бульбы на абед і бульбы на вачару».

ФРАНЦЫЯ НАСТАЎВАЕ НА АДМЕНЕ ПАГАДНЕННЯ АБ УЗЕМНАЙ ДАПАМОЖЕ НА МІЖЗЕМНЫМ МОРЫ

ЛОНДАН, 10 ліпеня (БЕЛТА). Агенства Рэйтар паведаміла: «Пункт глежання французскага ўрада ў пытанні аб пагадненнях адносна ўзямнай дапамогі ў Міжземным моры быў паведамлен англіскаму ўраду некалькі тыдняў назад, калі абодва ўрады на ініцыятыве Англіі ўпершыню абмеркавалі пытанне аб адмене санкцый. Пункт глежання Францыі зводзіцца на наступнаму: паколькі гэтыя пагадненні аб узямнай дапаможа былі заключаны выключна з мэтай абароны краіны, якія прымяняюць санкцыі на аснове арт. 16 статута Лігі Нацыяў, і паколькі зараз санкцыі скасаваны, — апала юрыдычная база для далейшага існавання гэтых пагадненняў».

Брытанскі ўрад аднак усё яшчэ лічыць, што пераходзіць, які немінуха павінен існаваць пасля спынення дзейнасці, аснованых на арт. 16, яшчэ не закончыўся, і таму пагадненні аб узямнай дапаможа, заключаны на аснове статута Лігі Нацыяў, Англія, Францыя, Турцыя і Югаславія, павінен дзейнічаць і ў далейшым.

ВЫРВАЦЬ АНДРЭ З РУК КАТА

ПАРЫЖ, 11 ліпеня (БЕЛТА). Па новаму смяротнага прыговору, вынесеннага гамбургскім фашысцкім судом Эдгару Андрэ газета «Юманітэ» піша:

«Гэты прыгавор вынесены за загаду Гітлера. Трэба выратаваць Андрэ, які быў выратаваны Дзімітраў». Газета «Эвр» указвае:

«Віноўнасць Эдгара Андрэ ніколі не была даказана. Наадварот, іорысты розных краін і розных палітычных напрамкаў, уважліва вывучыўшы яго справу, прыйшлі да вываду, што ні адзін з пунктаў абвінавачвання не вытрымлівае крытыкі. Аднак, гітлераўскія судзі адваляюць мала пазвагі да фактаў. Смяротны прыгавор Андрэ ўпіша ў іх актыўны яшчэ адну подзасць».

У АКУПАВАНУ АБІСІНІ ЗАБІТЫ 14 ІТАЛЬЯНСКІХ АФІЦЭРАУ І ПІЛОТАУ

РЫМ, 10 ліпеня (БЕЛТА). Агенства Стэфані паведаміла, што ў якасці нападніцтва на групу італьянскіх афіцэраў у Лекемі (Абісінія) (калі былі зашпачыны 3 італьянскія самалёты) загінула 14 чалавек. У ліку загінуўшых: генерал авіяцыі Малко, палкоўнік генеральнага штаба Кальберні, вядомы лётчык маёр Локаталі, інжынер Праесо (аб гэбей якіх паведаміла «Уэко»), а таксама капітан-пілот Гаілі, капітан-навігацыйні Праміе, лётчык-пілот Габеллі, пілот Вальбанці, сержант-радыё-тэлеграфіст Чырыры, два матарысты, радыёаператар і два тэхнічны-перакладчыкі.

СТАНОВІШЧА ЗДАРОУ А. П. КАРПІНСКАГА

10 ліпеня ў становішчы здароўя прадзента Акадэміі Навук А. П. Карпінскага наступіла пагоршэнне: адзначана аслабленне сэрцавай дзейнасці і застойныя з'явы ў лёгкіх. Тэмпература 36,7 град., пульс арэмічны.

Заслужаны дзеяч навуки праф. ЛУР'Я, д-р КРАТОВА, д-р ДІМІТ'ЯЕВ.

УЗНАГОРДЖАННЕ МАЙСТРА СССР ПА ПАРАШУТНАЙ СПРАВЕ ТАВ. ФАЦЕВА А. М. ОРДЭНАМ ЛЕНІНА

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР настанавіў за выдатныя заслугі ў развіцці парашутнага ў СССР, смеласці, адвагу і мужнасці ўзнагародзіць майстра СССР па парашутнай справе тав. Фадзева А. М. ордэнам Леніна.

ГОЛАД У ПАЛЕССІ

«... Людзі паіраюць літаральна ад голаду. На Палессі лютуе голад у такіх размерах, якія да гэтага часу не былі чужымі ў Польшчы. Старыкі сівяржваюць, што яшчэ пры іх жыцці, так і пры жыцці іх бацькоў не было яшчэ такой бяды».

Тысячы людзей забавуены харчавання. Нема ні хлеба, ні бульбы, ні малака, бо ўся жывёла або знішчана, або прадава за грошы. Выпрацоўваюцца ад голаднай смерці, сяляне паець жэлта, якое пакінулі для сабы. У вышкі голаду з'явілася шпітэма. Хвароюць дарадзі і дзеці, не маючы ніякай урачэбнай дапамогі і лякарства («Кур'ер Варшаўскі».)

ПАД ГНЕТАМ ІСПЛАТАЦЫ

«... Мы часта пісалі, што Паўночна-Усходнія ваяводства (Заходняя Беларусь), у параўнанні з усёй Польшчай маюць самую танную рабочую сілу... Аднак, прадупрыемствы часта зобавязваюць сваім становішчам. Так, напрыклад, за забастовкі рабочых «Арда» на фабрыцы працавала каля 300 рабочых, у тым ліку ад 500 да 600 жанчын. Сярэдняя зарплата мужчын складала ад 2 да 3 злотых у дзень, жанчын — ад 1 1/2 да 2 злотых у дзень».

Але большая частка жанчын знаходзіцца на становішчы мучанні і атрымавае толькі 30 грошаў у дзень. Фабрыкант не перадавае іх у пастаянным рабочых. Калі жанчыны нагодны працаваць, фабрыка іскосі мучанні за 30 грошаў у дзень, то фабрыкант ачыінае іх з работ і наймае новых». («Кур'ер Віленскі».)

ВЫДАЧА ЯПОНСКИМ УЛАДАМ 4 ЯПОНСКИХ КАВАЛЕРЫСТАУ, ЗАТРЫМАНЫХ НА СОВЕЦКАЙ ТЭРЫТОРЫІ

11 ліпеня г. г. НК замежных спраў паведаміў японскаму паслу п. Ота, у адказ на яго просьбу ад 1 ліпеня, што мясцовым уладам ладно распараджэнне аб выдачы затрыманых 28 чэрвеня г. г. на советскай тэрыторыі недалёка ад станцыі Манчжурый 4 японскіх кавалерыстаў, бо сляствам устаноўлена, што гэтыя кавалерысты перайшлі граніцу на няведанню, заблажудзіўшыся. (БЕЛТА.)

КАПІТАНЫ ЯПОНСКИХ ШХУН, ЗАТРЫМАНЫХ ЗА НЕЗАКОННЫ ЛОУ У СОВЕЦКИХ ВОДАХ, ПРЫЗНАЛІ СЯБЕ ВІНОУНЫМІ

ПЕТРАПАЎЛАЎСК - НА-КАМЧАТ-СКИ, 11 ліпеня (БЕЛТА). 7 ліпеня ў туюжым народным судзе адбыўся разгляд справы капітанаў японскіх шхун «Хамалзі-Мару», «Зампіро Мару» і «Каікоку Мару», затрыманых нашымі пагранічнымі ўладамі 26 і 27 чэрвеня на ўсходнім і захаднім узбярэжжы Камчаткі ў тэрытарыяльных водах СССР у момант пераходзіцца дову рыбы. Усе абвінавачваемыя падвержлі даныя ім на працяглым следстве пазнаванні і прызналі сябе віноўнымі ў лоўлі рыбы ў тэрытарыяльных водах СССР.

Суд прызнаў устаноўленым незаконны лоў указанымі шхунамі ў водах СССР і прыгаварыў капітана шхун «Хамалзі-Мару» да 200 руб. штрафу, капітана «Зампіро-Мару» — да 300 руб. і капітана «Каікоку-Мару» — да 150 руб. штрафу. Утрыманне камад гэтых шхун аднесена да кошт абвінавачваемых.

Абвінавачваемым было абвешчана, што раённае петрапаўлаўскага суда можа быць абскарджана ў 5-згоднім тэрмін у камучці абласны суд. Не згодны на гэта, капітаны ўказаных шхун не працягваюць жалодна абскардзіць раённае петрапаўлаўскага суда, і чачы яго, які відаць, правільным.

Суд прызнаў устаноўленым незаконны лоў указанымі шхунамі ў водах СССР і прыгаварыў капітана шхун «Хамалзі-Мару» да 200 руб. штрафу, капітана «Зампіро-Мару» — да 300 руб. і капітана «Каікоку-Мару» — да 150 руб. штрафу. Утрыманне камад гэтых шхун аднесена да кошт абвінавачваемых.

Абвінавачваемым было абвешчана, што раённае петрапаўлаўскага суда можа быць абскарджана ў 5-згоднім тэрмін у камучці абласны суд. Не згодны на гэта, капітаны ўказаных шхун не працягваюць жалодна абскардзіць раённае петрапаўлаўскага суда, і чачы яго, які відаць, правільным.

САМАГУБСТВА ТАВ. ХАНДЖАНА

ТЮФІС, 11 ліпеня (БЕЛТА). Як паведаміла ў Эрывані, сакратар ЦК КП(б) Арменіі тав. Ханджан пачынаў 9 гагата месца самагубствам.

За апошні час тав. Ханджан прыймаў неацэнкавую пільнасць у справе выкрывання контрабандных элементаў. Тав. Ханджан успомніў свае памылкі, але не знішчыў у сабе мужнасць выправіць іх на справе. Апошні час т. Ханджан хварэў у пажылой форме туберкулёзам, што зрабіла ўплыў на яго агульнае становішча.

СТАНОВІШЧА ЗДАРОУ А. П. КАРПІНСКАГА

10 ліпеня ў становішчы здароўя прадзента Акадэміі Навук А. П. Карпінскага наступіла пагоршэнне: адзначана аслабленне сэрцавай дзейнасці і застойныя з'явы ў лёгкіх. Тэмпература 36,7 град., пульс арэмічны.

Заслужаны дзеяч навуки праф. ЛУР'Я, д-р КРАТОВА, д-р ДІМІТ'ЯЕВ.

УЗНАГОРДЖАННЕ МАЙСТРА СССР ПА ПАРАШУТНАЙ СПРАВЕ ТАВ. ФАЦЕВА А. М. ОРДЭНАМ ЛЕНІНА

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР настанавіў за выдатныя заслугі ў развіцці парашутнага ў СССР, смеласці, адвагу і мужнасці ўзнагародзіць майстра СССР па парашутнай справе тав. Фадзева А. М. ордэнам Леніна.

ГОЛАД У ПАЛЕССІ

«... Людзі паіраюць літаральна ад голаду. На Палессі лютуе голад у такіх размерах, якія да гэтага часу не былі чужымі ў Польшчы. Старыкі сівяржваюць, што яшчэ пры іх жыцці, так і пры жыцці іх бацькоў не было яшчэ такой бяды».

Тысячы людзей забавуены харчавання. Нема ні хлеба, ні бульбы, ні малака, бо ўся жывёла або знішчана, або прадава за грошы. Выпрацоўваюцца ад голаднай смерці, сяляне паець жэлта, якое пакінулі для сабы. У вышкі голаду з'явілася шпітэма. Хвароюць дарадзі і дзеці, не маючы ніякай урачэбнай дапамогі і лякарства («Кур'ер Варшаўскі».)

ПАД ГНЕТАМ ІСПЛАТАЦЫ

«... Мы часта пісалі, што Паўночна-Усходнія ваяводства (Заходняя Беларусь), у параўнанні з усёй Польшчай маюць самую танную рабочую сілу... Аднак, прадупрыемствы часта зобавязваюць сваім становішчам. Так, напрыклад, за забастовкі рабочых «Арда» на фабрыцы працавала каля 300 рабочых, у тым ліку ад 500 да 600 жанчын. Сярэдняя зарплата мужчын складала ад 2 да 3 злотых у дзень, жанчын — ад 1 1/2 да 2 злотых у дзень».

Але большая частка жанчын знаходзіцца на становішчы мучанні і атрымавае толькі 30 грошаў у дзень. Фабрыкант не перадавае іх у пастаянным рабочых. Калі жанчыны нагодны працаваць, фабрыка іскосі мучанні за 30 грошаў у дзень, то фабрыкант ачыінае іх з работ і наймае новых». («Кур'ер Віленскі».)



На мітынгу каля Дома ўрада. Фото Грына, Веласофотго.

НАРОД СВЯТКУЕ

МАГІЛЕЎ, 11 ліпеня. (Спец. нар. «Звязь»). Горад убранны чырвонымі сцягамі, зеленым, лозунгамі і транспарантамі. На вуліцах свята. Пад вечар ажыўленым стаў рух, святлона асветы людзі. У напрамку да гарадскага сталёнае беспарыным патокам ідуць калонамі і групамі рабочыя і служачыя, студэнты, шчыры і школьнікі.

Вядзікае зялёнае поле сталёнае зааўняюць тысячы працоўных горада. З розных канцоў сталёнае гуцьць музыка дубавых аркестраў. Пачаўся ўсебеларускі народны мітынг. Рымбурпер разнісоў па ўсёму сталёву словы прамоцы старшыні ЦВБ БССР тав. Чарвякова.

Калі тав. Чарвякоў пачынае гадзаванне — пільналія сцяпа з тысячы рук уздымаецца над гало-

вамі. Галасуе ўсё беларускі народ, галасуе шматлікія атрады пролетарыяў і працоўных Магілева. У гэтыя ўрачыстыя минуты думкі ўсіх накіраваны да правадзяраў народаў любімага Сталіна, які даў свабоду, радаснае і шчаслівае жыццё шматлікім народам краіны сацыялізма.

Радзіхвалі ідуць з Віцебска, Гомеля і награнічнага Дзяржыска. Ясна чуваць кожнае слова прахстаўнікоў працоўных сусветных гарадоў і раёнаў.

З велізарнай увагай былі выслуханы прамоцы сакратара ЦК КП(б) тав. Гінало, старшыні ЦК БССР тав. Галадзеда і старшыні ЦВБ БССР тав. Чарвякова.

Пасля мітынгу на сталёнае аддасаванне — пільналія сцяпа з тысячы рук уздымаецца над гало-

МАСАВАЕ РАДЫСЛУХАННЕ

ОРША, 11 ліпеня. (Спец. нар. «Звязь»). 3 велізарнай радасі і энтузіязмам святкуюць працоўныя Аршаншчыны 16-ю гадавіну вызвалення Беларусі ад беларускіх акупантаў. Цэнтральныя вуліцы ажурваны па-святлонаму асветліма людзьмі. 8 гадзін вечара. Шматлікія гатоўны людзей накіроўваюцца ў парк, дзе арганізавана радыёслуханне ўсебеларускага народнага мітынгу.

Перадачу з Менска адначасова слухаюць на ўсёй працірмачовай Аршаншчыне, у сельсцох і клятасцах. Калі разрачуцкіна паўтарыціяныі калектыў Беларуса, рабочыі будаўніцтва і інжынерна-сілікатнага заводу і інш.

ЗДАЛІ ДЗЯРЖАВЕ 60 КІЛТАГРАЎ ЭБОЖЖА НОВАГА УРАДЖАЮ

КАМАРЫН, 11 ліпеня (БЕЛТА). 11 ліпеня калгасі Барчэўскага сельсцовета ў гонар усенароднага свята прывезлі на прыёмны пункт эбожжа новага ўраджая ў лік хадэбаставак дзяржаве. Калгас імя Карпінскага аздаў у гэты дзень 24 цнтрэтыя бранкаснага ічменю. 8 цнтрэтыя ічменю аздаў калгас імя Варшаўскага. Усёго калгасімі гэтага сельсцовета аздапа дзяржаве 60 цнтр. эбожжа новага ўраджая.

ВЯЛІКІ ВЕЧАР ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЙ МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ

ВІЦЕБСК, 11 ліпеня. (Мар. «Звязь»). 10 ліпеня на працягу ўсёго вечара са сцяны летняга тэатра сада імя Леніна беспарытанна гучала вясёлая чырвонаармейская песня. У гонар 16-годдзя вызвалення БССР ад беларускіх і 18-й гадавіны 16 часці дом Чырвонай арміі прапанаванаў перад працоўнымі Віцебска выкладу мастацкую чырвонаармейскую самадзейнасць.

Сцяна тэатра ледзь змяніла харавы ансамбль у ліку 150 чалавек. У яго складзе былі: камандзіры іх жонкі. Асаблівае захапленне ў гонцы выклікала чырвонаармейская песня аб кулямеце «Максіме». З гэтым кулямеце байца прайшлі тысячы кіламетраў свайго слаўнага герцагнага шляху.

На сцёне — са скакмі. Беларуска-я «Лявоніха» змяніла украінскім гапаком. Віртуозыяя скокі байцоў выклікаюць у глядачоў бурную алдыдэменту.

Бурна апладэменту выклікае ў глядачоў калектыўнаа дэкламацыя аб таварышу Сталіне.

Абарончыя і калгасныя частункі, матроскі танец і многа іншых разнастайных нумароў былі чаркаваны ўдзельнікамі вечара.

Арт. ЗАРУБЕЖ